

Сенсацыя з Сярэднявечча


У Брэсце з'явіцца аўтэнтчны экзэмпляр
Берасцейскай (Радзівілаўскай) Бібліі 1563 года

Аб гэтым заявіў мэр Брэста Аляксандр Рагачук на адкрыцці III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання”.

ПЕРШЫМ БЫЛО СЛОВА

Афіцыйную частку канферэнцыі адкрыў Аляксандр Рагачук і літаральна сарваў апладысменты, калі сказаў: “Прыадкрыю таямніцу. Адною са сваіх задач лічу набыццё для Брэста Брэсцкай Бібліі. Бяру гэту задачу персанальна на сябе. Не можа быць так, каб у горадзе не было аднаго з найвялікшых нашых культурных здабыткаў”.

Безумоўна, заява сенсацыйная. Справа ў тым, што Берасцейская Біблія, выдадзеная 4 верасня 1563 года, з’яўляецца сапраўдным рарытэтам. Гэты аб’ёмісты том лічыцца адным з шэдэўраў славянскага кнігадрукавання. Яшчэ больш: пасля смерці ініцыятара і фундатара выдання Мікалая Радзівіла Чорнага яго сын Мікалай Сіротка выдаткаваў вялізныя сродкі на выкуп гэтай кнігі і яе знішчэнне, бо Брэсцкая Біблія была пратэстанцкай (дарэчы, першай, выдадзенай на поль-



скай мове), а Сіротка прыняў каталіцызм. На цяперашні час засталася каля 120 экзэмпляраў гэтага выдання, але большасць з іх — няпоўныя. Да нядаўняга часу ў Беларусі быў адзіны экзэмпляр — у аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук.

Заканчэнне на 3-й стар.



Фото Святланы САСОННАЙ

Вядучы навуковы супрацоўнік абласнога краязнаўчага музея Ірына Маркевіч дэманструе дзеючую копію друкарскага варштата XVI стагоддзя.

Сенсацыя з Сярэднявечча

◀ **Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.**

Год таму вельмі няпоўны экзэмпляр дзякуючы фінансавай падтрымцы Брэсцкага аблвыканкама з'явіўся і ў абласной бібліятэцы ім. М. Горкага. Але, паводле нашых звестак, супрацоўнікі бібліятэкі знайшлі яшчэ і поўны экзэмпляр Бібліі, не ўлічаны ў каталогах. Патрэбна экспертыза, аўтэнтычны гэты экзэмпляр ці не. Калі так, то Брэст можа атрымаць адзін са сваіх гістарычных помнікаў.

Перад пачаткам канферэнцыі ўдзельнікі мелі магчымасць азнаёміцца з дзвюма выставамі. Адна з іх — Біблей і Евангелій — з прыватнай калекцыі берасцейца Андрэя Андрэюка. Выстаўлена толькі частка збору, якая налічвае сотні экзэмпляраў на пяцідзiesiąці мовах і дыялектах. Дарэчы, Андрэй лічыць сваёй задачай выданне Новай Брэсцкай Бібліі на сучаснай беларускай мове.

МЕККА ДЛЯ КНІЖНІКАЎ

Перад першай канферэнцыяй супрацоўнікі абласной бібліятэкі вельмі хваляваліся, ці прыедуць на "Берасцейскі кнігазбор" госці з іншых гарадоў і краін. Сёлета знакамітыя вучоныя самі просяцца выступіць з дакладамі на канферэнцыі. Дырэктар абласной бібліятэкі Тамара Данілюк папрасіла прабачэння, што не можа пералічыць ўсіх, хто прыехаў, — прадстаўнікоў бібліятэк, архіваў і музеяў

з розных гарадоў Беларусі, Казахстана, Польшчы, Расіі і Украіны. І нездарма пачэснымі гасцямі на адкрыцці былі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Брэсце.

Намеснік дырэктара па навуковай рабоце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Аляксандр Суша сказаў, што вопыт "горкаўцаў" цяпер вывучаюць калегі. Адзін з самых знакамітых знаўцаў сярэдневяковай кнігі прафесар Ягелонскага ўніверсітэта (Кракаў) Вацлаў Валецкі не толькі выступіў на пленарным пасяджэнні, але і прывёз з сабой маладых даследчыкаў, тэмы дакладаў якіх тычацца дзейнасці берасцейскіх друкарняў XVI стагоддзя.

На фоне мэтраў не згубіліся і берасцейцы. Як заўсёды, здзівіў кандыдат фізіка-матэматычных навук Анатоль Гладышчук, які зрабіў спробу акрэсліць месца, дзе знаходзіўся берасцейскі манетны двор, а ў другім дакладзе — месца старажытнай царквы Пятра. Яго калега па Брэсцкаму дзяржаўнаму тэхнічнаму ўніверсітэту Аляксандр Баюра раскажаў пра "барацінкі" берасцейскага манетнага двара. Большасць дакладаў закранала тэмы кніжнай культуры старажытнай Беларусі.

У чацвер удзельнікі наведваюць гістарычныя мясціны Пінска і Іванаўскага раёна.

Юрась РУБАШЭЎСКИ